


# проза

проза

## Ніл Гілевіч



...як жа трэба пісаць вершы – якія вершы! –  
каб людзі выціскалі дзеля іх  
адзін аднаму кішкі, як галодныя  
ў страшнай чарзе за хлебам...

## Мае шляхетныя калегі

З кнігі “Забаўныя гісторыі”

У тыя гады, у сярэдзіне і напрыканцы шасьцідзесятых, мы, калегі, таварышы і сябры па кафедры і факультэту, іншы раз выязджалі восенњю ў лес па грыбы. Здаралася гэта ня часта, бо залежала ад транспарту: сваёй каляскі, каб дабраца да добрых грыбоў, яшчэ ні ў кога тады не было, а калі б нават у каго і была, дык што табе за радасць садзіцца ў яе за баранку, каб пасъля, набадзяўшыся па лесе, назьбіраўшы ці не назьбіраўшы тых грыбоў, ты ня змог разам з усімі як чалавек пасядзець пад якою ялінаю на пушыстым моху? Пасядзець, вядома, можаш, але – ня як чалавек, і ў гэтым уся справа. «Як чалавекі» будуць сядзець твае сябры, якія паедуць з табой у тваёй калясцы пасажырамі. А ты будзеш глядзець на іх ды аблізывацца. А яны яшчэ і пацьве-

ліваць будуць, кепікі строіць, выскаляцца – маўляў: нічога, вернешся, загоніш каляску ў гараж, калі ён ёсьць, або на стаянку, і жонка дома табе налье. І ты таксама пачуешся чалавекам.

На гэты раз нас сабралася ажно пецярых: Іван Якаўлевіч, Алег Антонавіч, Рыгор Васілевіч, Міхась Яўгенавіч і я. Усе па тым часе кандыдаты навук, дацэнты, але, за выняткам апошняга, усе ўжо зьбіраліся вось-вось абараняць «доктарскую», набываць званьне прафесара, займаць адпаведныя пасады і, так бы мовіць, рухаць навуковую кар'еру далей. Яшчэ ніхто, нават самы схільны да гэтага, ня быў навукова асаністы, а тым больш акадэмічна ўбурэлы. Яшчэ ў кожным было шмат ад ня так далёкай студэнцкай і асыпіранцкай маладосці, ад той шчырасці, непасрэднасці і прастаты ва ўзаемаадносінах, з якою калегі і таварышы натуральна і непрыкметна звыкаюцца і лічаць, не задумваючыся аб гэтым, маральна-этычнай нормай. Яшчэ было далекавата да таксама непрыкметнага пераходу ў ту паласу жыцця і службы, калі сябры-калегі пачынаюць лічыць-рахаваць, хто больш і лепш зрабіў на абраний ніве і таму мае больш правоў на рэгаліі, на тытулы, на ўзнагароды, на вядомасць і славу. У такім узроўніце яшчэ здаецца (і гэта сапраўды так), што самыя галоўныя і важныя творчыя дасягненіні наперадзе, і таму ня трэба асабліва перажываць і хвалявацца, што табе ня дададзена, што цябе несправядліва абышлі, пакрыўдзілі, – усё яшчэ будзе, усё, што заслужыш, аддасца. Шчасльвая, адным словам, пара. Пара, калі нават і ў грыбы хочацца ехаць разам, гурмой, гуртам, ня надта бядуючы, што нехта з гурмы праявіць большы спрыт і налатошыць баравікоў ці падасінавікаў трохі болей.

Згоду, што будзе сядзець пад ялінай «ня як чалавек», даў патомны інтэлігент, сын славутага кампазітара, Міхась Яўгенавіч – ён павёз калегаў-сяброў у грыбы ў сваёй калясцы. Зрэшты, прынесці сябе ў ахвяру яму было зусім ня цяжка: «зельля» ён не любіў і амаль не ўжываў, – хіба што келіх шампанскага ў паважным застолі. Паехаць рашылі на маю Лагойшчыну, якая ўсім вельмі падабалася. Але не ў вялікія бары за Лагойскам, а ў ляскі і пералескі, якія прывабна кучараўяцца на пагорках і касагорах наўзбоч ад дарогі, што паварочвае перад Лагойскам на Дзяніскі. Разылі наш быў такі: у тых знакамітых барах усё вытаптана і да апошніх суревежкі падчышчана, а ў гэтих лясках-пералесках можам натрапіць на падасінавікі, на абабкі, на апенькі. Але разылі, на жаль, не апраўдаўся. Доўга калясілі, матляліся, пераязджалі з пагорка на пагорак, нагледзеліся цудоўных краявідаў, налюбаваліся рознакалёрымі барвамі залатой восені (быў канец верасьня), а тых падасінавікаў і абабкаў – як кот наплакаў. Нават на апенькі не нарваліся. Находзіліся, стаміліся, а ў кошыках – па дзесяткі два дробных, несамавітых грыбчыкаў. Бачым, урэшце, што пара і завяршаць наша «цихае паляваньне». Ну, а раз завяршаць – то ня важна, што кошыкі амаль пустыя. На паляваныні шанцуе не заўсёды, удачу не заплануеш, на яе проста спадзяешся. А вось што заўсёды жалезна плануецца – дык гэта адпачыначак з перакускай пад ялінай. Ці ў бярэзінічку, дзе-небудзь на ўскрайку лесу. 0, гэтыя мілыя сяброўскія адпачыначкі! Чым даўжэй ходзіш-швэндаеш і чым больш пераконваешся, што нічога ўжо ня выхадзіш, тым часцей зіркаеш у

кошык на загорнутую газетай бутэльку, як бы яна табе муліць пачала, і тым мацней хочацца гукнуць: «Канчайма, хлопцы! Пара за справу прымакца!» І нарэшце хтосьці гэту каманду выгукае. Бо не адкладаць жа справу да наступнай паездкі – толькі таму, што грыбы нехта вызыбираў і нам не засталося. Бог з імі, з тымі грыбамі, справа важней.

Дык за справу, калегі! Мясыцінку выбралі выдатную: пад бярозамі і соснамі, акурат як у той партызанскай песні, на сухім моху, каля ўезджанай лясной дарожкі, на якой Міхась Яўгенавіч паставіў сваю каляскую. Усёліся, падаставалі і выклалі на разасланую газецыну, што ў каго было. А найперш – бутэлькі. Усе – ня поўныя, а прыблізна на трэць адлітыя. І гэта разумна, бо паўлітра на нос, ды яшче на інтэлігэнцкі, гэта было б залішне. Мой бутэлак быў таксама няпоўны, але пітво ў ім было не звычайнае – ня модная тады «сталічная», не «пшанічная», ня «руская горкая». Пітво было ня наскае, а замежнае: балгарская «масыціка». Так у нашых братоў за Дунаем называецца анісавая гарэлка, анісаўка, вядомая нам, сённяшнім беларусам, толькі са старонак старых рускіх раманаў. Хто каштаваў гэты трунак, ведае, што ён мае вельмі съпецыфічны пах і такі ж адметны смак. Хто спрабуе яго ўпершыню – можа сказаць: «Як лякарства, усё роўна...» Так, як сказаў у свой час і я, пачаставаны ім у Сафіі.

Прывезеную з Балгарыі «масыціку» я ўзяў на міжсабойку сумысьля, каб пачаставаць калегаў і пазнаёміць іх з гэтым неардынарным у братоў за Дунаем пітвом. Таму і пасьпяшаўся, як толькі ўсёліся, узяць у рукі свой бутэлак і сказаць:

– Сябры, паслухайце і ўважце маю просьбу. Вось гэта – арыгінальны балгарскі алкагольны напітак – «масыціка», з экстрактам духмянай травы, як, напрыклад, наша «зуброўка». Ці даводзілася каму з вас спрабаваць?

Выясьнілася, што ніхто ніколі і ў рот ня браў, паколькі пабывааць у Балгарыі нікому на той час яшчэ ня выпала. Нават ніхто і назвы ня чую такое.

– Як, як? – перапытаў Рыгор Васілевіч. – Масыціка? Дык гэта што – тое, чым падлогу націраюць?

– Прашу не абражаць боскі напітак, – абарваў я тут жа першы «застольны» рагаток. – «Масыціка» лічыцца ў Балгарыі пітвом арыстакратычным. І я вас прашу: давайце мы пачнём з яго, пакуль яшчэ гарлякі нашчыя і здольны дэгусыціраваць навінку. Бо пасьля таго, як гакнем вашую «пшанічную» і «сталічную», вы ўжо належным чынам не адчуцеце, што гэта за смаката, што за цуд такі – «масыціка»!

– А якая яго моц? Гэта, часам, не кісьляціна якая? – спытаў Іван Якаўлевіч.

– Ага, ага, і я хацеў спытацца пра гэта, – падагакнуў вечна ўсьмешлівы ў такіх сітуацыях Алег Антонавіч.

– Я выдатна разумеў калегаў: ня дай Бог пачаць «справу» з чагонебудзь слабенькага. Гэта ўжо не пасыля, не завяршэнне – дык можна ўскінуць і «якую кісьляціну». А для пачатку – о не!

– А вось тут напісана, – кажу. – Трохі мацнейшая за нашу белую.

– Нават мацнейшая? Ну тады разылівай, – амаль загадаў Іван Якаўлевіч.

– Пакуль буду разыліваць, – дайце ж сюды ў радок шклянкі, каб усім пароўну адмераць, – раскажу вам эпізод, які пацьвердзіць арыстакратычную марку гэтага трунку. У Сафіі, у рэстаране пры Клубе журналістаў, сабралася за вялікім сталом чалавек пятнаццаць: пісьменнікі, артысты, мастакі, музыкі, газетчыкі. У іх такая завядзёнка – усе жанры яднаюцца, сябруюць, контактуюць, ня так, як у нас – кожны сам па сабе. Ну і мы з Найдзенам Вылчавым падселі, Найдзена вы знаце, ён бываў у Беларусі. Падыходзіць келнер – стары, сівагаловы, паўвека ўжо там працуе, высокі аўтарытэт мае, абслугоўвае толькі самых знакамітых – і пытае ў кожнага, хто што будзе піць. «Мне малую «сълівовай», мне «сталічнай», «кілішак канъяку», «мне таксама», – чую я адказы застольнікаў. Падышоў і да нас з Найдзенам. Я заказаў двайнную «сълівовай». А Найдзен кажа: «А мне – двайнную «масыцікі». «О, нарэшце, – досьць голасна зреагаваў на яго заказ келнер. – Хоць адзін сапраўдны інтэлігент знайшоўся. – І дадаў: – Я ўсё жыцьцё ўжываю толькі «масыціку». Царскае пітво!..» Найдзен ціха хэ-хэнкнуў і спытаў мяне: «Чуў?» – «Чуў, кажу, чуў». – «Дык май на ўвазе». Так што, браткі-сябры, я вас, як сапраўдных інтэлігентаў, частую арыстакратычным, царскім напоем. На добрае здароўе ўсім!

– За тваю Балгарыю, Ніле! – першы чокнуўся са мною Алег Антонавіч.

– Будзь здароў! – працягнуў руку са шклянкай Рыгор Васілевіч.

– Давай! – коратка і трохі паблажліва, як бы робіць мне ласку, скамандаваў Іван Якаўлевіч.

– Усьцешаны, што так хороша прынята маё запрашэнне, кульнуў, разам з усімі, і я, смачна крактануў і са зразумелым нецярпеньнем спытаў:

– Ну, як? Якое ўражанье?

– На ракію зусім не падобна, – першы выказаўся Іван Якаўлевіч.

– Ракіяй мяне некалі частавалі, піў. Ракія – як наша самагонка. (Ён упэўнена вымаўляў не ракія, як трэба правільна, а ракія, з націскным на першым складзе).

– Цікае нешта, цікаве, і знаеш, вельмі нязвыклае, – хрумстаючи маласольны агурук, пацьвердзіў Алег Антонавіч.

– Арыгінальная штука. Гэта сапраўды ў іх так высока каціруеца?

– ні то ўсуніўся, ні то з разуменнем пагадзіўся Рыгор Васілевіч.

– А як жа! – выгукнуў я, не хаваючы задавальненя, што «масыціка» прыйшла грыбнікам па густу. – Я ж вам сумысьля расказаў пра эпізод з Найдзенам. Канешне, яе трэба піць съцюдзёненкую, з халадзільніка, тады ў ёй плаваюць драбнусенкія серабрыстыя крышталікі – нават глядзіща вельмі прыгожа. Балгары пьюць яе толькі з халадзільніка.

– Давай, Алег, налівай нашай! – нешта занадта хутка, бадай праз хвіліну, скамандаваў Іван Якаўлевіч. – З майго бутыля спачатку.

Выпілі Іванавай «пшанічнай». Языкі павесялелі. Пацякла гаворка пра асаблівасці розных нацыянальных напояў, з успамінамі – дзе і што замежна-заморскае даводзілася каму спрабаваць: які канъяк, віскі, ром, джын, лікёр, вермут...

– А ці піў хто з вас грог? Я вось ніколі грому ня піў, – пашкадаваў раптам паважны, масіўны Іван Якаўлевіч. – Колькі разоў чуў: «Бэтсі, мне грому стакан!», а які там той грому – уяўленыня ня маю. – І не даючы адказаць на сваё ж пытаныне, прадоўжыў: – Наогул, нічога мы асаблівага не пілі, хлопцы, і нічога мы ня ведаем. Бедныя вясковыя вахлакі. Ні съвету ня бачылі, ні гарадоў экзатычных, і дзявок прыгожых не кахалі – якіх-небудзь крэолак ці тых жа японачак. Уцюрыліся ў сваіх лявосяў і пільнуемся...

– Ну, не хемінгуэі, вядома, і не стэйнбекі, – пачаў удакладняць і разам пярэчыць Алег Антонавіч. – Але мне здаецца, што яны на нашых лявосяў глядзяць больш зайдросна, чым мы на іх крэолак...

Ад «пшанічнай» перайшлі да «сталічнай». І да іншых тэмаў. Пераговорана было шмат, – сур'ёнага, вядома: пра літаратуру, пра пісьменнікаў, пра вайну і партызаншчыну... Зусім нечакана той жа масіўны Іван Якаўлевіч, разъмякчэлы ад градусаў, відавочна палагоднелы, прапанаваў:

– Давайце расказваць анекдоты. Хто які анекдот ведае – каб самы дасыціпны і съмешны. Кожны па адным анекдоце! Хто пачне? – і не чакаючы, пакуль хтось праявіць ініцыятыву, выпаліў: – Я сам пачну. Бо мой будзе самы съмешны. Ён такі съмешны, што помню... – і Іван Якаўлевіч, стульваючы ў трубку губы, пачаў нястрымана съмияцца, – по-по-по-мню, з Масквы еха-ха-ха... еха-ха-ха-халі, дык у-у-гу-гугу, – ужо зусім зайшоўся съмехам наш сябра, – у ваго-го-гого-го, у ваго-го-гоне Максім Танк, гу-гу-гугугу... расказваў...

Іван Якаўлевіч так шчыра рагатаў, што гледзячы на яго, заразіліся съмехам і ўсе мы, і нас ўсё больш і больш пачаў забіраць рогат. Як у «Новай зямлі» Коласа: «Усіх трасло і калаціла, і дзядзьку съмехам захваціла». І таксама нястрымана – да захлобу, да сълёз з вачэй, да колікаў у жываце... Нарэштэ адзіны цвярозы сярод нас гаспадар каляскі не стрымаў сябе, – відаць, менавіта таму, што цвярозы, – і сказаў:

– Іван, дык ты ж анекдот раскажы, што мы авансам рагочам!

– Ага, ага, – падтрымаў яго, перастаючы кіснуць ад съмеху і выціраючы вочы, Алег Антонавіч, – давай, Іване, анекдот, а то мы ўсю съмехавую энергію расходуем і ня будзе чым съмияцца, як анекдот пачуем.

– Гэта Максім Танк расказваў, – ўсё яшчэ гу-гу-гаючы, прагаварыў Іван Якаўлевіч, – у вагоне, як з Масквы ехалі. Рагаталі усе страшэнна, і сам Танк, і Шамякін, і... хто ж гэта яшчэ быў з намі, чацьверты, нехта быў яшчэ, чакайце, не магу ўспомніць... ці Ткачоў, ці... хто ж гэта быў чацьверты?

– Ды ты давай анекдот, Іван, што ты ўсё цягнеш, – зайнтрыгаваны такой вясёлай прэлюдыяй, настойліва патрабаваў Міхась Яўгенавіч.

І ўсе мы, таксама патрабавальна, павярнуліся да зънямоглага ад съмеху Івана Якаўлевіча.

– Ну добра. Значыць, ехалі мы з Масквы, і сабраліся ў купэ ў Максіма Танка: Шамякін, я і... хто ж гэта быў чацьверты, добра помню, што нас чацьвера было... можа, Кулакоўскі? Не, нехта іншы, ну, але ня важна, пазней я ўспомню. З пленума ехалі. Ці са зъезду? Ну, ня важна...

– Што ты ўсё «ехалі і ехалі», мы ўжо даўно прыехалі! Анекдот давай! – з ненапускной злосцю прыкрыкнуў Рыгор Васілевіч.

– Не кричы! Начальнік мне знайшоўся. Ты думаеш, калі ты замдэк... Значыць, сядзелі мы, пілі канъяк, і Танк расказаў новы анекдот.

– Тут Іван Якаўлевіч запнуўся і замаўчай. – Пачакайце... Вось вы зъблі мяне... Што гэта ён расказаў? Нешта страшна съмешнае... Толькі што помніў. Ну, гэта было так съмешна! Рагаталі, як зъвяры. Выскачыла з галавы, прабачце. Ну, трохі пазней я ўспомню. Забыўся. Помню толькі, што было страшна съмешна, і столькі было рогату!..

– Як – забыўся? – амаль разгублена ўставіўся на яго праз акуляры Алег Антонавіч. – Дык з чаго мы рагаталі?

– Ну забыўся! А што – з табой не было такое, каб нешта ня мог успомніць? – ужо амаль са злосцю адпарыраваў Іван Якаўлевіч. – Скажыце дзякую і за тое, што нарагаталіся. Давай налівай, і будзеце ўжо вы расказваць. Бо я іншых ня ведаю, я іх не запамінаю. У мяне быў толькі адзін гэты, што Танк расказаў у вагоне. Вып'ем яшчэ па адной, і я ўспомню.

– Вось гэта анекдот! – заўсіміхаўся мілы Міхась Яўгенавіч.

Алег Антонавіч выцягнуў з бутэлькі ablamanы корак і набулькаў у шклянку па пцьздесят. На вока, але бадай з дакладнасцю да грама. Практыка, набітая рука. Ну і вокамер, канешне.

Дружна лыкнулі, здаецца, дружней, чым напачатку, і ня менш энергічна пацягнуліся па закусь, дакладней – па астаткі закусі.

– Добра, што мы на «аглаблёвую» пакінулі «сталічную», – зазначыў Іван Якаўлевіч. – Выдатная гарэлка! Ня тое, што гэна баўгарская.

– І тут ён асёкся, і кінуў позірк на мяне. Але раз прагаварыўся, трэба дасказаць. – Ты пррабач, Ніле, але я табе павінен абвясціць усю праўду пра тваё баўгарскае пітво: ну брат і г.... ты нам падсунуў! Страшнае!

– Ды ты што, Іван? Жартуеш? – ажно сківіца ў мяне адвісла ад пачутага прысуду.

– Га...! Дрэнь! Паскудства! – безапеляцыйна выпаліў гэту крытычную трыва́ду Іван Якаўлевіч. – Каб ведаў, што такое паскудства – дык ня піў бы!

З надзеяй на заступніцтва я тут жа павярнуў галаву да Алега Антонавіча.

– Ага, ага, браток, ну, так, – вінавата залепятаў усьмешлівы Алег Антонавіч. – Даруй, але я ледзь праглынуў, думаў, што званітуе, халера ясна. Горш за касторку!

Мне засталося паглядзець на Рыгора Васілевіча.

– Я, прызнаюся, і ты не крийдуй, калі ласка, зрабіў хітрэй: панюхай, капялютачку адпіў, можа, паўграма, бачу, што ня пойдзе, і пакуль глядзеў на Івана – за съпіной у сябе непрыкметна выліў.

– Пацьвярджаю! – сказаў адзіны між нас «не як чалавек» Міхась Яўгенавіч. – Хацеў нават Грышу заўвагу зрабіць, але пабаяўся скандалу, бо гэта вялікая абраза для таго, хто частуе – выліваць пітво на зямлю.

- Дрэнь, дрэнь, Ніле! Абсолютная дрэнь! – паўтараў заўсёды катэгарычны ў сваіх ацэнках і высновах Іван Якаўлевіч. – Дрэнь, брат!
- Пачакайце, сябры! – успалашыўся я, абводзячы паглядам кожнага. – Дык жа вы хвалілі, выпіўши! Вы ж далі высокую ацэнку! Алег! Іван!
- Хвалілі, – пагадзіўся, весела скалячы зубы, Алег антонавіч. – Як людзі выхаваныя, шляхетныя, мы ж не маглі табе настрой псаваць.
- Во паразіты, га! Во заразы! Так подла купіць мяне! – захітаў я, уражаны і зьдзіўлены, галавой. – Ну, але ж і густ у вас, сябровочки! Такі арыстакратычны напой збэсьціць! Вам толькі бурачковую самапёрку лыкаць, съмердзюху і гару, а не «масьціку»!
- О! Я ўспомніў! Нарэшце ўспомніў! – радасна выгукнуў раптам Іван Якаўлевіч, падвёўши тым самым «эт» пад тэмай «масьціка».
- Што, гэ-гэ-гэ, той съмешны анекдот? – зацікавіўся і амаль удзячна зіркнуў на яго Алег Антонавіч. – Ну давай!
- Разам зіркнулі і ўсе астатнія: значыць, усё-такі пачуем выдатны і самы съмешны анекдот! Усё-такі пачуем!
- Ды не, – адказаў Іван Якаўлевіч. – Я ўспомніў, хто яшчэ быў тады з намі ў купэ, чацверты, калі мы рагаталі...

2001 г.

## Тры сюжэты з будняў старога кніжніка Аляксея Фаміча

### 1. «Зразай вуглы, хлопцы!»

Хто вучыўся ў 50-я ці на пачатку 60-х гадоў мінулага веку ў БДУ, той напэўна помніць лабаранта Кабінету гісторыі КПСС Аляксея Фаміча Малчанава. Прыкметны і цікавы быў дзед (дзед, бо яму ўжо было за шэсцьдзесят). Чым прыкметны? Ну, трохі і сваім вонкавым выглядам. Нібыта ў нічога асаблівага: невысокі – чуць-чуць ніжэй сярэдняга росту, нешырокі ў плячах, не сказаць – усохлы, але досыць хударлявы – пінжачок матляўся на ім крыху засвабодна; рухавы, імклівы і лёгкі ў паходцы; блякла-сінія, амаль сівая, вочы – пад такім ж сівымі, дужа калматымі (відаць, ножніцаў не любілі) брывамі; нармальний паўнаты, у зморшчыках, але са здаровай ружовасцю, твар. Ружовасць гэта, як у іншых пасыля чаракі, адцянялася тым, што галава ў Аляксея Фаміча была зусім белая. Не сівая – а менавіта белая. Як чысьцоткамі мяккім сънегам аблепленая ці ватай абкладзеная. Па галаве яго і зауважалі здалёк у патоку студэнтаў і выкладчыкаў на калідорах галоўнага вучэбнага корпусу.

Цікавы ж Аляксей Фаміч быў тым, што належаў да ліку самых апантаных у Менску бібліяманаў. Менавіта кнігалюбства і звяло нас з ім і здружыла, паколькі і я хварэў на гэту хваробу яшчэ з дзяцінства. Меў ён ня надта вялікую, але выдатную па падборы выданьняў бібліятэку – перш за ўсё твораў мастацкай і гісторычнай літаратуры. На-

стайнік па прафесії, ён быў інтэлігентам яшчэ старой вывучкі: гімназію закончыў за царскім часам і прафесароў ва ўніверсітэце слухаў таксама яшчэ тых – еўрапейскай школы, грунтоўных, а не скарасьпечаных у інстытутах «чырвонай прафесуры» верхаглядаў і талмудыстаў. Кнігу ён ня проста любіў, але і ведаў, асабліва рускую класіку. У глыбіннай Расіі, дзе ён нарадзіўся і пражыў жыцьцё, Аляксей Фаміч працаваў дырэктарам школы, а выйшаўшы на пенсію, пераехаў у Менск, да сыноў, што атаябаваліся тут, і ўладкаваўся на пасаду лабаранта ўжо названага кабінету.

Характару Аляксей Фаміч быў добрага, кампанейскага, разуму – жывога і дасыцінага, любіў часам паіранізаваць, асабліва над дурнотай тых, хто пнуўся ўгору не па заслугах. Помню, аднойчы гукнуў мяне ў вестыбулю, каля гардэробу, падыходзіць, а ў вачах – вясёлыя іскаркі съмеху бліскаюць, і вусны насымешліва крывяцца, бачу – зараз нешта цікавае, забаўнае скажа.

– Слухай, гатовы анекдот дый толькі! Я гаварыў табе, што мой напарнік рашыў у наўку падацца – у завочную асыпрантуру па сьпеціяльнасці «Гісторыя КПСС»? Ага, дык вось рыхтуеца да экзамена па гэтай самай гісторыі. Забег толькі што да мяне і пытаеца: «Скажыце, В. Засуліч – гэта наш ці ня наш? Бальшавік ці меншавік?» Ну хіба не анекдот? Нават ня ведае, што Засуліч – гэта яна, Вера, а ня ён, – тое, што дзеці са школьніх падручнікаў ведаюць. І вось убачыш – паступіць, і можа стаць кандыдатам на вакансію, і будзе чытаць студэнтам лекцыі. Госпадзе прамілы, і калі гэта ідыштчына кончыцца!

А быў на дварэ верасень 1955-га, і да пачатку канца «ідыштчыны» заставалася няшмат – з паўгода. У лютым наступнага, 1956-га, XX з'езд КПСС асудзіць культ асобы Сталіна і адкрые сезон гэтак званай «хрушчоўскай адлігі», што і стане пачаткам вялікага, усеахопнага ўзрушэння сэрцаў і розумаў ва ўсім СССР – «от Москвы до самых до окраин».

– Ды чорт з ім, з гэтым Засулічам, – махнуў зьлёгку рукой Аляксей Фаміч. Свайго напарніка ён ужо трапна ахрысьціў Засулічам. – Я вось чаго хацеў цябе бачыць і пачаў хвалявацца, што ня прыйдзеш на заняткі. Сённяня, з шаснаццаці нуль-нуль, пасыля перапынку на абед, – Аляксей Фаміч прыглушыў голас і павёў зіркам у бакі, ці не падслушоўвае хто, – у Цэнтральнай кнігарні будзе прадавацца двухтомнік Ясеніна. З прадмовай Зялінскага.

– Ясеніна! – усклікнуў я, адчуўшы, як ажно дыханье ў грудзях перахапіла. – У двух тамах?

– Цішэй ты! – зрабіў мне заўвагу Аляксей Фаміч. – І нікому не кажы, бо хоць завезылі ня так і мала – на ўсіх ня хопіць. А паўчацьвертай чакай мяне на выхадзе з корпуса – і рванём, каб загадзя быць там.

– Ну, Анатолю я не магу не сказаць...

– Анатолю можна, – велікадушна пагадзіўся дзед. – А больш нікому.

Анатолю – гэта значыць студэнту аддзялення журналістыкі Вярцінскаму, з якім мы тады жылі ў адным інтэрнацкім пакоі.

Узрушэньню майму не было меж(аў): ямагу займець двухтомнік Ясеніна! Ён будзе ў маім уласным кнігазборы! Неверагодна! Ад першага знаёмства з яго вершамі летам 1946 году – па сшытку былога франтавіка, майго сваяка і суседа – Ясенін усё яшчэ заставаўся для мяне найдзівосным цудам паэзіі, якойсці неспасціжнай таямніцай і загадкай паэтычнага генія. У педвучылішчы, у канцы саракавых, я чытаў яго лірыку і паэму «Ганна Сънегіна» па вялікай анталогіі «Тридцать лет советской поэзии». Чытаў і завучваў на памяць. А два гады назад студэнт педінстытуту Алесь Ставер, які часта заходзіў да мяне ў інтэрнат пахваліцца творчымі посьпехамі, даў у маё распараджэнье томік Ясеніна на цэлыя суткі. Гэта было перадваеннае выданьне паэта ў малой серыі знакамітай «Бібліотекі поэта» (апошняе па часе – пасля таго Ясеніна не выдавалі, «не зусім той паэт»). Томік быў не Алесеў, а ў кагосьці на колькі дзён пазычаны. Бо калі б быў ягоны – я б у Алеся яго вымантачыў, за любую цену. Так мне быў патрэбен свой Ясенін. Дома, у сваёй бібліятэцы – каб мог у любы дзень, у любы момант зьніць з паліцы, разгарнуць і – забыцца на ўсё на съвеце.

І вось – даўняя мара можа нарэшце зьдзейсніцца. Можа! Госпадзе Божа, пашкадуй душу жывую і памажы!

Не а паўчацьвертай, а хвілінаў на пяць раней, мы з Анатолем зьявіліся на ўмоўленое месца. І тут жа выскачыў з дзвярэй прыкметна ўстрывожаны Аляксей Фаміч і, не прыпыняючыся, нават забыўшы павітацца з Вярцінскім, выпаліў:

– Хлопцы, хутчэй бягом! Заходзіў Самускевіч і сказаў, што там будзе чорт ведае што рабіцца, бо ўжо ўвесь Менск ведае! Калі б вы прыпазыніліся – я б вас не чакаў. Тут пазыніцца няможна!

Гэта ён усё – на хаду. Праз хвіліну мы ўжо былі каля паштамту, дзед на крок, а то і на два – паперадзе нас, мы, абодва досьць даўгальгія, за ім ледзь паспявалі. Дзед так «часаў» і быў у яго такі ваяўніча-захопніцкі выраз твару, што Анатоль ажно паспрабаваў, падміргнуўшы мне, кінуць нешта іранічнае, накшталт: «Во, што значыць старая гвардия, га?»

Прыкладна ад крамы «Падпісныя выданьні» нам стала бачна, што робіцца каля галоўнага ўваходу ў Цэнтральную кнігарню: не натоўп, а чорная хмара прыхільнікаў Ясеніна. Дзед прышпорыў яшчэ шыбчэй. Ня бег і не ішоў, а – ляцеў, нёсьця, як з лука пушчаны. Трывожна, помню, стала і мне. Гэта ж каб знацьцё – дык прыйшоў бы да кнігарні першы. Каб першаму ўварвацца і дабегчы да прылаўка. Гэта ж Ясенін! Упусціць такую магчымасць? Ды ні ў якім разе!

На самым рагу праспекту Леніна і Камсамольскай, каля гастронома пад вежай з гадзіннікам, Аляксей Фаміч крыкнуў:

– Зразай вуглы, хлопцы! Зразай вуглы!

І ня глянуўшы, ці мы ўспрынілі яго каманду і ці робім, як загадана, ён рвануў да кнігарні напрамкі, па «дыяганалі». Насуперак усім правілам руху. Па правілах трэба было адмераць адзін «катэт» – перасекчы праспект, а затым другі «катэт» – перасекчы Камсамольскую. Дзед рвануў па дыяганалі. Страх застацца без Ясеніна быў такі моцны, што съследам за дзедам равнулі і мы з Анатолем. Чаму нас не запыніла міліцыя – ня ведаю. Можа, паставога на скрыжаваньні тады не было? Ці, зразумеўшы, што робіцца ў нашых сэрцах, паглядзеў на парушэнне правілаў праз пальцы?

Мы далучыліся да натоўпу, які павялічваўся і павялічваўся. Праз нейкі час дзіверы нарэшце адчыніліся, натоўп імгненна ўшчыльніўся і, съціснутых, уцягнуў нас у нутро кнігарні. Даўка была жахлівая. Сілай напору скоўвалі з месца масіўны, цяжэзны прывалак, і прадавачкі падымалі крык. Было, помню, сорамна, што і я (а ўжо член Саюза пісьменнікаў) нароўні з усімі трачу ў гэтым ашалелым натоўпе чалавече абличча. Ні раней, ні пасыля я ніколі ня бачыў, каб людзі так не па-людску, так не шануючы адзін аднаго душыліся за кнігу паэзіі. Людзі – і я. І я, грэшны, апраўдаючы свой удзел у штурме tym, што, маўляў, сам пішу вершы і хто-хто, а я маю права прэтэндаваць на двухтомнік вялікага паэта.

Двухтомнік мне дастаўся, але з даўкі ў кнігарні я выйшаў, ледзь не пакінуўшы там духі, увес змоклы ад поту, і радасць мая была гэтым самым моцна азмрочана. Быў атрыманы, аднак, і пэўны, так бы мовіць, «эстэтычны ўрок»: як жа трэба пісаць вершы – якія вершы! – каб людзі выціскалі дзеля іх адзін аднаму кішкі, як галодныя ў страшнай чарзе за хлебам.

## 2. Кніжнікі, будзе пільнымі!

Вечарам, па заканчэнні рабочага дня, Аляксей Фаміч абавязкова заходзіў у якую-небудзь з кнігарняў, а то і ў некалькі. У кнігарнях мы часыцей за ўсё і сустракаліся, асабліва пасыля таго, як філфак, дзе я стаў працаваць выкладчыкам, перасялі на Чырвонаармейскую. Аднойчы, у час такой выпадковай, але амаль непазъбежнай сустрэчы, Аляксей Фаміч, калі ўжо абмяняліся навінамі, спытаў:

– Слухай, да цябе не заходзіць Бавул – паглядзець бібліятэку?

Бавул – таксама бібліяман, былы вайсковец, у якога, па чутках, багатае скопішча не абы-якой літаратуры. Па кнігарнях ён хадзіў з вялізным рыжым бавулам, з-за чаго і атрымаў ад дзеда клічку, бо на справе зваўся Восіпам. Казалі, што кнігу ён набываў не для чытання, а для абмену – нібыта страшна любіў гэту справу – абмен рознымі выданнямі і, канешне ж, з выгадай для сябе: прагадаць і аbmішуліцца пры гэтым Бавул ня мог.

– Не, – кажу, – не заходзіць. А я і ня надта люблю, каб хто азіраў

маю бібліятэку, капаўся ў кнігах. Пабыла ў гасьцях, у маю адсутнасць, жончына сяброўка – і я сяго-таго не далічыўся, прапаў першы том Брусава і выбранае Яўтушэнкі «Стихи разных лёт» – яго першае выбранае, у дваццаць шэсцьць гадоў выдаў...

– Дык вось асьцерагайся і Бавула – папярэджаю! – аж падняў угору ўказальны палец Аляксей Фаміч. – Злодзей ён, аказваецца.

– Бавул? Злодзей?

– Злодзей. А я – стары разявака, пацярпеў з-за сваёй даверлівасці. Паслухай, як было. Прыйшоў, значыць, па дамоўленасці са мною, паглядзець, што ў мяне цікавае, каштоўнае. Даў зразумець пры гэтым, што, можа, і абмен які зробім. Парасчыняў я перад ім усе кніжныя шафы, – у мяне не паліцы, а шафы, – усадзіў яго на табурэцік, каб не згінацца, і кажу: «Глядзі, сёе-тое і ў мяне маецца». Ну, ён і пачаў капацца. А пры ім, на падлозе, яго вялізны бавул. Я ахвотна паказваю яму самыя каштоўныя, рэдкія выданыні, а ён рэагуе больш спакойна: «Гэта ў мяне ёсьць. А гэта мяне не асабліва цікавіць. А гэта, прабачце, я і дарам не вазьму...» Я пачаў яму пярэчыць і нават трохі злавацца. Як гэта, маўляў, можа такая кніга не цікавіць? Ды ёй жа цаны няма! Хвілінаў якіх праз дваццаць просіць: «Ці не прынеслы б вы шклянчуку вады халоднай, з-пад краніка. Нешта ў горле запяршила». – «Вады? Ды зараз прынясуся». И накіроўваюся на кухню. «Толькі спачатку спусьціце трохі, хай цёплая зьбяжыць!» – гукнуў мне ў сьпіну. Ну, я там, на кухні, і затрымаўся на хвілінку – пакуль зьбегла цёплая і пайшла халодная з крана. Прыйнёс. Выпіў ён, падзякаваў і перайшоў да другой шафы, але ў ёй ужо капаўся даволі абыякова і як-бы съпяшаючыся. А пасля зірнуў на гадзіньнік: «О-ё-ёй, трэба бегчы, спазыняюся! Прадоўжым калі-небудзь другім разам». Ну і пабег. Схапіў бавул і пабег. А праз колькі дзён я заўважыў вынік яго візіту, яго агледзінаў маёй бібліятэкі. Аж мне блага зрабілася. Чуць не заплакаў. О, свалата бессаромная!

– Нешта ўкраў?

– Так, Украў. Гельвецыя «Об уме» і «Дэ рэрум натура» Лукрэцыя.

Аповяд Аляксея Фаміч мяне ўразіў. Падумалася: калі б які-небудзь Бавул у мяне съцібрый такія каштоўнасці – гэта было б жахліва.

– Не падумалі яму пазваніць і сказаць, каб аддаў?

– Як жа не падумаў? Пазваніў, канешне. Кажу: «Восіп Восіпавіч, вы ўзялі ў мяне пачытаць Гельвецыя «Об уме» і «О природе вещей» Лукрэцыя. Дык вось – спатрэбіліся яны мне, таму вярніце, калі ласка». І што я пачуў у адказ? Не, ты ведаеш, гэта не чалавек, а сатана. Чыстая сатана! Кажа: «Аляксей Фаміч, вы нешта паблыталі. Навошта я мог пазычаць у вас гэтыя кнігі, калі яны ў мяне свае ёсьць? Гэта нават съмешна. Відаць, нехта іншы пазычыў, памяць падводзіць вас, Аляксей Фаміч». Гэта – такі далікатны намёк на мой узрост; маўляў, стары склеротык, ня помніць – дык выдумляе. Але самае цікавае дaleц, паслухай. Кажу: «Ну добра, Восіп Восіпавіч, можа, і сапраўды мяне памяць падводзіць, тады я вас вельмі прашу: пазычце мне гэтыя

кнігі на пару дзён, вельмі спатрэбіліся, толькі на пару дзён – пакарыстаюся і тут жа вярну, адразу ж...». – Аляксей Фаміч глядзіць мне з хітрай усъмешкай у очы і працягвае. – Ну, ён жа ня дурань, сатану не правядзеш. Ён жа ведае, што свае кнігі я адразу пазнаю, там у мяне і сакрэтныя пазначкі ёсьць. А як жа ты думаў? – зрэагаваў на маё зъдзіленьне Аляксей Фаміч. – Я іх раблю не на ўсіх, а на самых каштоўных. А ты – хіба ня робіш? Наогул, свае кнігі ты як-небудзь памячаеш?

– Раней на больш каштоўных ставіў аўтограф, а цяпер – штампік, з указаньнем, чый кнігазбор. Яшчэ як былі на апошнім курсе універсітету, схадзілі з Вярцінскім у кантору бытпаслуг і заказалі штампікі.

– То добра, але штампік могуць вытравіць ці выразаць, а сакрэтная пазначка – гэта лавушка для злодзея, на ёй ён і съпячэцца. Але ты слухай далей, слухай, што адказаў мне Бавул на просьбу даць пачытаць Гельвецыя і Лукрэцыя. Кажа: «А нашто вам гэтыя кнігі спатрэбіліся? Што вы – дысертацыю наважылі пісаць у семдзесят гадоў? Гэта – па-першае. А па-другое, шаноўны Аляксей Фаміч, я такіх кніг не пазыччу. Знаеце, як кажа народная мудрасць: пазыч жонку, а сам у саломку? Ну не! Так што ўжо выбачайце...» Ну, як табе падабаецца? – яшчэ весялей усъміхнуўся мне дзед.

– Здорава! – кажу. – Я проста ў захапленыні. Во як трэба аблапошваць нашага брата!..

– Пачакай, пачака! Гэта яшчэ ня ўсё. Я ж таксама ня лыкам шыты. Кажу: «Восіп Восіпавіч, тады давайце зробім так: раз вы на рукі не выдаецце гэтыя кнігі, то дазвольце – я зайду да вас, пачытаю і выпішу, што мне трэба, у вашай прысутнасці. Я не надоўга, на паўгадзінкі...». І што чую ў адказ? «Аляксей Фаміч, я сёньня вечарам еду ў камандзіроўку. Пагаворым, як вярнуся. Зрэшты, вы ж можаце спакойна заказаць гэтыя кнігі ў бібліятэцы, ня бог ведае, якая рэдкасць. Прабачце, съпяшаюся». І паклаў трубку. Вось і ўсё. Не Гельвецыя, ні Лукрэцыя Бавул мне ня верне. Так што – асьцерагайся. Парапразіруочы Фучыка, можна сказаць: «Кніжнікі, будзьце пільнымі!..»

Пасыля гэтае размовы я кожны раз, пабачыўшы на вуліцы Бавула з бавулам, усъміхаўся сабе: ну чыйго ж ён Гельвецыя ці Лукрэцыя нясе гэтым разам?

### 3. Абраза

У адзін з ліпнёвых вечароў, ужо на заходзе сонца, я сустрэў Аляксея Фаміча на прывакзальнай плошчы – ён ішоў на трамвайны прыпынак, дзе спыняецца яго «тройка». Быў ён у лёгкім палатняным гарнітуры, бела-жаўтлявага колеру, не шыкоўным і досыць пакамечаным, у белым, пасечаным дзірачкамі капелюшы, з неадлучным партфелем у руцэ і... відочна не ў гуморы.

– Нешта непрыемнае здарылася? – спытаў я, павітаўшыся.

— Ды так, дробязь, — махнуў даланёй Аляксей Фаміч. — Сыцерва Кабылкіна настрой сапсавала. Ведаеш такую? Наша, капээсэсьніца.

— Не, ня ведаю, нават ня чуў. Дзе і як сапсавала?

— Ды былі, гэта самае, у турыстычнай паездцы па Меншчыне. Прафком арганізаваў. І я падахвоціўся. Захацеў трохі больш пазнаёміцца з прыродаю Беларусі, мне, прыезджаму, канешне ж, цікава. Але каб ведаў, што ў аўтобусе буду адзіны мужчына, апрача кіроўцы, зразумела, — нізвошта не паехаў бы. Усю дарогу, і туды і назад, і на ўсіх прыпынках — бабскі гармідар. Ну, а гэтая Кабылкіна — ну сыцерва! Ехалі ўздоўж нейкага возера, і захацелі бабы пакупацца. Я адмовіўся, канешне, дык начальніца загадала мне пільнаваць іх бабскія транты, што паскідалі з сябе. Я прылёг пад кустом, каля гэных трантаў, выняў книгу і чытаю сабе. Чую, як яны там крычаць-пішчаць, войкаюць, — ну на здароўе. І раптам, хвілінаў праз колькі, нехта ідзе да куста. Прыйдяў галаву — Кабылкіна. Ні слова ня кажучы, стала да мяне съпіной, зусім блізка, метры за два, садрала з сябе купальнік і, галюсенькая, выціраецца. Зусім не зважаючи што побач ляжыць мужчына! Выцірае рушнічком і съпіну, і клубы, і ляжкі, і лыткі, — і зусім ніякай увагі на мяне! Як усё роўна цурбан драўляны ляжыць ці камень, а не чалавек! Так гэта мяне абраўла, што і дасюль не магу супакоіцца.

Першы раз бачыў я ў такім гневе добрага і мілага Аляксея Фаміча. Вядома, бесцырымоннасць Кабылкінай мяне зьдзівіла, але «драматызм» сітуацыі да мяне, так бы мовіць, не дайшоў, і я пасьпяшаўся аслабіць, а за тым і нейтралізаваць абурэнье старога інтэлігента гумарам.

— Прабачце, а... цела прыгожае?

— Ды цела, як цела. Ну, яшчэ ж маладая, гладкая, укормленая ласіца, — і, падшукуйшы слова, дадаў, — не ацесьлівая.

— Аляксей Фаміч! Дык вам жа пашанцавала! Раптам, неспадзявана — пабачыць такую прыгажосць! Самы дасканалы плён творчасці! Господа Бога! Ды яшчэ на ўлоныні прыроды! Ды пасъля купаньня, ці, кажучы на стары лад, «омовения»! Аляксей Фаміч! Па-мойму, вы павінны быць ёй удзячны...

— Ага, удзячны, — сумна крывячыся, не прыняў мой гумар дзед. — Калі б яна думала мяне ўважыць і ўзнагародзіць дарункам прыгажосці, дык бы стала да мяне тварам, а не спіной, не кутэшніцай. У тым і рэч, што я для яе на той момант проста не існаваў. Яна з'ігнаравала мяне, як нейкую жывёліну, перад якою ня сорамна. Сыцерва!..

А трэба сказаць, што сам я, убачыўшы дзеда, настроіўся на зусім іншую з ім гаворку — мне занецярпелася сказаць яму пра адну сваю кніжніцкую радасць. І цяпер, паколькі гумар не дапамог, я рашыў пераключыць яго эмацыйнае напруженне на тое, да чаго ён заўсёды імгненнем падключачаўся, запальваўся і забываўся на ўсё іншае. Такім цудадзейным сродкам была, канешне ж, інфармацыя пра нейкую ціка-

вую, значную, нешараговую кніжную навінку, а тым больш – пра несумненнную бібліяфільскую ўдачу. І я выпаліў:

— А ў мяне радасьць, Аляксей Фаміч, віншуйце!

— З чым? – зіркнуў мне ў очы дзед, але ў ягоным зірку анічуць не прабліснула знаёмая мне іскарка-жывінка цікаўнасці.

— На Гумілёва разжыўся. Томік Гумілёва падарыў мне адзін сябра. Праўда – машынапісны, але выдатна пераплецены, у цвярдых вокладках.

— А, гэта добра. У мяне сёе-тое ёсьць, — неяк раўнадушна, як бы паміж іншым, зреагаваў Аляксей Фаміч. Як бы я сказаў яму не пра томік выдатнага паэта, а пра нейкую дробязь. – Ты разумееш, я быў проста зьніякавеў ад нечаканасці. Літаральна ў двух кроках стала і агалілася. Як бы я ўжо нябожчык, ці што? От, съцерва!

— Па сутнасці, гэта маленькае выбранае Гумілёва, лепшыя вершы з кніг «Жемчуга», «Шатёр», «Костёр» і «Огненый вихрь».

— «Огненый столб», — паправіў мяне, зноў жа як бы мімаходзь, паміж іншым, адараўшыся ад галоўнага, Аляксей Фаміч. – Яна ж бы магла ўзяць свае транты і зайсыці за суседні куст. Дык жа не! Агаліла ўсе свае красоты, дастала з торбы рушнічок і вышіраеца. От, съцерва!

— Плюньце вы на гэну Кабылкіну і супакойцеся. Помніце, як я чытаў вам верш Гумілёва «Рабочий»? Тады ў мяне толькі гэты верш і быў. Помніце: рабочы адлівае кулю, «Что меня с землёю разлучит. И господь воздаст мне полной мерой За недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек». Якой сілы радкі! І якое страшнае прароцтва!

— Страшнае, канешне, — пагадзіўся Аляксей Фаміч. – Вось я і думаю: за каго ж яна мяне мае? Калі мне пад семдзесят – дык я ўжо не мужчына, наогул, не чалавек? Якая нахабная бессаромнасць!

— Чаму я згадаў гэтыя цудоўныя радкі? Таму што агульная ацэнка Гумілёва ў гісторыі рускай літаратуры вельмі несправядлівая, ён незвычайна таленавіты паэт.

— Несправядлівая, канешне, — гэтак жа, як і дасюль, спакойна пагадзіўся Аляксей Фаміч. – Не, ты ўяўляш? Я ляжу, бачу, што яна падыходзіць, бярэ сваю торбу, — ну бяры сабе, я чытаю далей, пасыля падымаю очы, і ты ўяўляеш – голая баба ў двух кроках! І ніякай увагі на мяне! Прабач, але прыйшла мая «тройка», паеду. Усяго добрага! Як-небудзь сустрэнемся – паговорым.

Хацеў дзеля жарту спытаць: «А пра каго будзем гаварыць: пра Гумілёва ці пра Кабылкіну?» – але стрымаўся. І добра зрабіў: занадта сур'ёзна пакрыўджаны быў у сваіх мужчынскіх пачуцьцях мой стары сябар, каб яшчэ і я дабавіў да той крыўды сваю падкалупку.

2003 г.